

# У пошуках Палесся

Палессе — азначэнне даўняе, у той час як палескасць у якасці паўнавартаснага этнакультурнага вызначальніка — новае. Колішнє разуменне палескасці як амаль што сіноніма адсталасці, забітасці ды цемнаты, якога трymаліся не толькі «паны-цемрашалы», але і аматары экзотыкі «ў цэнтры Еўропы», паступова адыходзіць у нябыт, застаючыся ці то аб'ектам увагі турыстаў (інтэлектуальных нашчадкаў адных і другіх), ці то элементам штодзённай свядомасці найбліжэйшых суседзяў, якія бачылі сябе саміх у якасці своеасаблівых «рэферэнтных групай». Тым часам само паняцце «палескасць», створанае навукоўцамі, палітыкамі ды грамадскай думкай, адпавядае задачам менавіта тых колаў, якія яго вызначылі. Сталы дыскурс Палесся, які то заціхае, то разгараецца з новай сілай, выкарыстанне яго ў палітычнай рыторыцы, урэшце, актывізаваная апошнім часам, хоць па сутнасці і не новая, эксплуатацыя гэтага паняцця ў якасці турыстычнага брэнду вымушае нас яшчэ і яшчэ раз звяртацца да гэтай проблемы.

Сёння значны абшар Палесся з'яўляецца інтэгральнай часткай беларускай дзяржавы, у якой ён выглядае чымсьці асобным, не падобным да іншых частак краіны, такіх, напрыклад, як Падзвінне ці Падняпроўе. Акрамя таго, Палессе застаецца рэгіёнам, падзеленым паміж некалькімі суседнімі дзяржавамі.

Першым складнікам паняцця «Палессе» ёсць тэрытарыяльнае азначэнне, якое прысутнічае ўжо ў сярэднявечных крыніцах. На працягу сямі стагоддзяў пад Палесsem разумеліся розныя землі. Акрамя Папрыпяцця, у гэтае паняцце часам яшчэ ўключаліся землі Валыні (да Ковеля і Луцка) і Правабярэжнай Украіны (Жытоміршчына, Ровеншчына), а таксама Кіеўшчына, Чарнігаўшчына, Браншчына, заходняя часткі цяперашніх Арлоўскай і Калужскай абласцей Расіі, Смаленшчына, Пскоўшчына, уся Беларусь, памежныя тэрыторыі Латвіі, большая частка Літвы. Але ўсё ж найбольш стала і паслядоўна гэтая назва ўжывалася ў дачыненні басейна Прыпяці ды некаторых памежных з ім тэрыторый<sup>1</sup>.

У пэўным сэнсе адметнасць Палесся — вынік яго працяглай геаграфічнай і эканамічнай адасобленасці, дзеля чаго тут узнікла своеасаблівая культурная ізаляванасць. У выніку Палескі рэгіён у пэўным сэнсе «згубіўся» ў цэнтры Еўропы.

---

**Ірына Чарнякевіч** — гісторык, этнолаг, выкладчыца катэдры гуманітарных навук Гарадзенскага дзяржаўнага мэдыцынскага ўніверситету. Сфера навуковых інтерэсаў — функцыянальнае і трансформацыйнае традыцыйнай культуры вясковага насельніцтва Палесься, працэсы мадэрнізацыі грамадзтва на Палесьсі ў XX стагоддзі.

Уласна кажучы, вызначэнне таго паваротнага пункту ў гісторыі Палесся, пасля якога тэрыторыя былога Турава-Пінскага княства ператварылася ў сінонім культурна-цывілізацыйнай адсталасці з такімі атрыбутамі, як «пінская шляхта» і «непраходныя балоты» — рэч дастаткова суб'ектыўная. Уяўленне пра палескую «Атлантыду», пра пэўны загінулы кантынент пачынае складацца толькі тады, калі паўстала пытанне пра нацыянальную прыналежнасць мясцовага насельніцтва.

Тэрыторыя ўздоўж Прывітні часу старажытных княстваў, Вялікага Княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай, Расійскай імперыі, Польшчы, СССР ды, урэшце, сувэрэнай Рэспублікі Беларусь — ці адзін і той жа гэта рэгіён? Адказаць на гэтае пытанне вельмі складана. З аднаго боку, геаграфічна тут амаль нічога не змянілася, калі, вядома, не браць пад увагу тое, якую частку дзяржавы Палессе займала ў, напрыклад, імперыі Раманавых і ў сучаснай Беларусі. У X—XII стст. тэрыторыя Палесся была цэнтрам усходнеславянскай каланізацыі, шмат у чым вызначальным. Праз пэўны перыяд часу гэтыя тэрыторыі ўжо выступалі амаль як сінонім хрысціянскага свету на абшары на поўнач ад Прывітні, а пазней — праваслаўнага свету ўжо ў заходнім выміярэнні. У старажытны час культурнае і геапалітычнае значэнне той тэрыторыі, якая пазней стане называцца Прывітнікам Палесsem, было вельмі далёкае ад вызначэння ў катэгорыях маргінальнасці. Наадварот, адносна суседніх тэрыторыяў, на якія яшчэ не пашырылася хрысціянства, тое ж Турава-Пінскае княства выступае ў пэўнай ступені як першая лінія і фарпост цывілізаванага свету. Месца і значэнне Палесся ў кантэксле ранняга Сярэднявечча Усходніяй Еўропы лёгка заўважыць, разгарнуўшы першую ж выпадковую археалагічную карту. Паказальным у гэтым сэнсе падаецца прыклад з лакалізацыяй летапіснай Горадні ў канцы XIX — пачатку XX стст. Пры адсутнасці дастатковая рэпрэзентатыўных археалагічных крыніцай нямала гісторыкаў пэўны час згаджаліся з тым, што такі горад мог існаваць толькі ў басейне Прывітні, дзе праходзіла мяжа т. зв. Кіеўскай Русі.

З часам, аднак, гэтая мяжа далёка перасунулася, і ўжо ў час Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай адбываецца амаль поўная «перазагрузка» ўсёй сістэмы каардынатаў. Цяпер культурны, палітычны і цывілізацыйны цэнтр адносна гэтага рэгіёна знаходзіцца на поўначы, а Палессе калі і заставалася мяжою, то толькі той, якая бараніла краіну ад вонкавых пагрозаў.

Калі ж Палессе пераўтварылася ў «краіну балотаў»? Магчыма, як гэта ні дзіўна, тады, калі яно канчатковая зрабілася часткай Еўропы, утвараючы цяжка пераадольны камунікацыйны канал з поўначы на поўдзень і з захаду на ўсход. Гэта «загубленасць у цэнтры» творыць з Палесся своеасаблівую «чорную дзірку». Паказальны ў гэтым сэнсе адзін з эпізодаў Паўночнай вайны, калі шведскі кароль Карл XII, падняўшыся на вежу Пінскага кляштара езуітаў і пабачыўшы бязмежнае «Палескае мора», напісаў на мурах вежы пад уражаннем бязмежных простораў вады навокал лацінскі выраз *«non plus ultra»* (на тым баку нічога няма)<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Больш падрабязны разгляд гэтага пытання гл.: Мороз М. А., Чаквин И. В. Полесье как историко-этнографическая область, её локализация и границы // Полесье. Материальная культура. Киев, 1988. С. 29.

<sup>2</sup> Котлярчук А. Швэды ў гісторыі й культуры беларусаў. Менск, 2002. С. 103.

Нават будаўніцтва чыгункі праз гэтыя тэрыторыі напрыканцы XIX ст. толькі замацавала згаданы стэрэатып. Пасля гэтага ўсё гаспадарчае жыщцё лакалізавалася ўздоўж галоўнай транспартнай артэрыі, пакідаючы ўбаку ўесь навакольны ашпар. Магчыма, менавіта ў гэты перыяд і замацоўваецца ўяўленне пра тоеснасць Палесся і балотнага краю. Міжволі ў адміністрацыйных колах і грамадскай думцы ўзнікае спакуса правесці ягоную мяжу там, дзе заканчваецца ашпар непраходных пушчай і балотаў. Можа, таму доўгі час і было гэтак складана вызначыць межы Палесся ў вузка навуковым сэнсе гэтага паняцця.

У XIX ст. да гістарычнай рэканструкцыі ўяўленняў пра тэрыторию Палесся дадаецца ягонае фізіографічнае вывучэнне, што не толькі не развязвала пытання адносна лакалізацыі рэгіёна, але яшчэ больш ускладняла яго, бо цяпер самыя розныя канцепцыі былі падмацаваныя «пазітыўнымі звесткамі» дакладных навук<sup>3</sup>.

Калі, нарэшце, на агульнаеўрапейской рамантычнай хвалі напрыканцы XVIII — пачатку XIX стст. інтэлектуальныя эліты звяртаюцца да жыщця «простага народа», то было нарэшце заўважана, што на гэтай тэрыторыі, акрамя ўсяго іншага, жывуць і людзі. Першыя зацікаўленні Палессем мелі мала агульнага з імкненнем зразумець гэтых людзей, аднак яны ўсё ж паклалі пачатак народазнаўчым плыням, якія потым выявяцца ў форме фалькларыстыкі, этнографіі, этналогіі, а пазней этнасацыялогіі ды этналінгвістыкі. Сілаю абставінаў гэтыя навукі найбольш спрыгчыніліся да стварэння інтэлектуальнага канструкта «Палессе». Бытапісанне і зборанне фальклорных матэрыялаў у XIX ст. стварылі базу і адначасова паклалі пачатак этнагічнаму палескаму дыскурсу, які вёўся спачатку ў рамках міфалагічнай школы, а затым з пазіцыяў эвалюцыянізму. Верагодна, менавіта тут знаходзяцца вытокі стварэння образу Палесся як тэрыторыі, дзе захоўваюцца архаічныя элементы народнай культуры, прыдатныя як для правядзення прыхільнікамі міфалагічнай школы шырокіх паралеляў і пошуку элементаў ці рэштак міфалагічнага светапогляду продкаў індаеўрапейскіх народаў, так і для ажыццяўлення эвалюцыяністамі пазітыўісцкіх рэканструкцый найстаражытнейшых этапаў гісторыі грамадства.

Само азначэнне «Палесся» пачынае, аднак, крышталізавацца са з'яўленнем беларускай рэгіоналістыкі, знакавай працай для якой (прынамсі для польскамоўнай яе часткі) сталі апублікованыя ў 1840 г. «Успаміны з Палесся, Валыні і Літвы» Юзафа Крашэўскага. Пад уплывам «Успамінаў...» на мяжы першай і другой паловы XIX ст. началі з'яўляцца апісанні розных беларускіх рэгіёнаў<sup>4</sup>.

З распаўсюджаннем ідэяў дыфузіянізму Палессе набывае выразны вобраз архаічнага ашпару, дзе захаваўся цэлы шэраг культурных з'яваў і элементаў, якія па суседстве ўжо нідзе ў той час не сустракаліся. Казімір Машынскі, які ў сваіх даследаваннях зыходзіў з пастулатаў этнагеаграфіі (адной з плыняў

<sup>3</sup> Мороз М. А., Чаквин И. В. Полесье... С. 32.

<sup>4</sup> Гл.: Olechnowicz M. Białoruś — Polesie Oskara Kolberga // Kolberg O. Dzieła wszystkie. Т. 52. Białoruś — Polesie. Wrocław — Poznań, 1968. S. X.

дыфузіянізму) у прадмове да «Народнай культуры славянаў»<sup>5</sup> адзначаў, што тэрмін «Палессе» ўведзены для апісання народнай культуры славянаў дзеля ўдакладнення геаграфічных азначэнняў, якіх раўназначны тэрмінам «Беларусь» і «Малая Русь»<sup>6</sup>.

Далейшыя даследаванні ў гэтым кірунку стварылі з Палесся складовую частку «калыскі славянства». Экспедыцыі на Палессе, якія ладзіліся на працягу 1970—1990-х гг., якіх адзначае Святланы Талстая, і ідэйна, і храналагічна папярэднічалі складанню маскоўскай этналінгвістычнай школы (вядомай як школа Мікіты Талстога). Паводле С. Талстой:

*Вопыт палявых даследаванняў на Палессі даў М. I. Талстому імпульс да стварэння шматтомнага этналінгвістычнага слоўніка «Славянскія старажытнасці». Сабраны на Палессі матэрыял стаўся фундаментам усяго гэтага кампендыума не толькі таму, што ён сістэматычна сабраны, часта ўнікальны... Каштоўнасць палескага матэрыялу стала асабліва відавочнаю тады, калі ён зрабіўся аб'ектам разгляду ў агульнаславянскай перспектыве, на фоне іншых славянскіх традыцыяў (а ў асобных выпадках і іншых індаеўрапейскіх традыцыяў) і ў параўнанні з імі. Палескія звесткі ў многіх выпадках сталіся найважнейшым звязком агульнаславянскіх рэканструкцыяў і нярэдка ключом да інтарпрэтацыі іншаславянскіх... формаў традыцыйнай культуры<sup>7</sup>.*

Гэты дыскурс, аднак, не закранае пытання этнічнай прыналежнасці самога палешука. Апошні проста губляецца ў тоўшчы ўласнай архаічнай культуры і не існуе як удзельнік этнічных, сацыяльных і палітычных працэсаў. У апошнія якасці ён паўстае, бадай, толькі ў этнасацыялагічным навуковым дыскурсе, які грунтаваўся на пастулатах функцыянальнай школы Браніслава Маліноўскага і гуманістычнай сацыялогіі Фларыяна Знанецкага<sup>8</sup>. Спецыфіку палескасці ў гэтым кантэксце і яе трансфармацыю ў межах працэсаў мадэрнізацыі канца XIX — першай траціны XX стст. адлюстроўваюць працы польскага антраполага і сацыёлага Юзафа Абрэмбскага. Ягоныя «Архаічнае Палессе», «Этнічная проблема Палесся» (у пашыраным варыянце «Народ без бацькаўшчыны»), «Сённяшнія людзі Палесся», «Панская школа і мужыцкая дзеці» і цэлы шэраг распечатых, але, на жаль, не завершаных працаў<sup>9</sup> ствараюць нам вобраз функцыяновання на Палессі культурных схемаў і каштоўнасцяў, дынаміку іх пераацэнкі і зменаў. Змены гэтых Юзаф Абрэмбскі разглядае як праявы дэзынтэграцыі

<sup>5</sup> Moszyński K. Kultura ludowa Słowian. Cz. 1. Kultura materialna. — Kraków, 1929.

<sup>6</sup> Гл.: Obrębski J. Polesie. [Studia etnosocjologiczne. T. 1] / Red. nauk. i wstęp A. Engelking. Warszawa, 2007. S. 250—258.

<sup>7</sup> Талстая С. Постулаты московской этнолингвистики // Etnolingwistyka. Lublin, 2006. № 18. S. 7—27.

<sup>8</sup> Engelking A. Polesie Józefa Obrębskiego // Obrębski J. Polesie. [Studia etnosocjologiczne. T. 1]. S. 20—21.

<sup>9</sup> Тамсама. С. 25—30.

традыцыйнага вясковага грамадства, што выяўляеца ў падзенні вясковых аўтарытэтаў, распадзе патрыярхальных сувязяў і заснаванай на гэтых сувязях сістэмы гаспадарання. Урэшце гэта прыводзіць да адмаўлення каштоўнасці ўласнага ладу жыцця ды імкнення да культурных узораў, якія месціліся па-за светам палескай вёскі.

Фармаванне нацыянальнай ідэі ды спроба стварэння ўкраінцамі і беларусамі асобных дзяржаваў выклікалі ў той час разгорнуты дыскурс адносна нацыянальнай прыналежнасці насельніцтва Палесся. Юзаф Абрэмскі ставіць пад пытанне магчымасць развязання гэтай праблемы ў катэгорыях нацыі, паколькі нацыя — гэта не рэчаіснасць у пазітыўскім разуменні, а сацыяльная група ў гэтым сэнсе — утварэнне гуманітарнае:

*Агульнасць, якая існуе паміж яе членамі, грунтуюецца на тым, што шэраг культурных каштоўнасцяў успрымаеца як агульныя групавыя каштоўнасці, і, зыходзячы з гэтага, члены нацыі адчуваюць сваю адрозненасць ад іншых падобных груп, што яны арганізаваныя, і для культивавання ўласнай групавой адметнасці ладзяць салідарныя акцыі ды ствараюць установы, якія дзейнічаюць на карысць усёй групы. [...] Атаясамліванне en bloc нейкага народа з нацыяй толькі тады можа быць слушным, калі яно абапіраецца на факт нацыянальнай свядомасці яго членаў<sup>10</sup>.*

Неадпаведнасць падобным крытэрам стварыла, з аднаго боку, вобраз палешука як «тутэйшага» мужыка, пазбаўленага нацыянальнай свядомасці з прычыны агульной культурнай адсталасці ды забітасці, а з іншага — сфармавала поле для палітычных кампаніяў нацыянальных рухаў суседніх народаў. Прынамсі геаграфічна гэты рэгіён уяўляўся натуральнаю мяжою, якая падзяляла ўкраінскі ды беларускі этнанацыянальныя масівы, і ў выніку праблема тэрэтарыяльнай прыналежнасці Палесся ўзнікала амаль кожны раз, калі ішла гаворка пра вызначэнне паўночнай мяжы Украіны і паўднёвай мяжы Беларусі.

Беларуская нацыянальная ідэалогія доўга не знаходзіла на тэрыторыі Палесся шырокага водгуку. Гэты рэгіён заставаўся на перыферыі беларускага нацыянальнага адраджэння канца XIX — пачатку XX стст. Беларускасць у той час не мела тут трывалай традыцыі ды пачала больш-менш выразна праяўляць сябе толькі пасля Першай сусветнай вайны. У той жа час моцную канкурэнцыю беларускаму руху складалі тут, асабліва ў міжваенны перыяд, структуры ўкраінскага руху. На Палессі, асабліва ў ягонай паўднёвой і паўднёва-заходнай частцы, разгортвалі сваю дзейнасць гурткі культурна-асветнай арганізацыі «Просвіта», актыўна працавалі ўкраінскія сацыялістычныя арганізацыі, перадусім Украінскае сялянска-рабочае сацыялістычнае аб'яднанне (Сельроб), Украінскае сацыялістычнае аб'яднанне «Сялянскі Саюз», спрабавала пашыраць

<sup>10</sup> Obrębski J. Polesie. [Studia etnosocjologiczne. T. 1]. S. 186—187. Гл. таксама с. 138 гэтага нумара «ARCHE».

свае ўплывы Украінскае нацыянальна-дэмакратычнае аб'яднанне (УНДО). У якасці ілюстрацыі да гэтай сітуацыі дастаткова прывесці факт, што, напрыклад, на выбарах у польскі Сейм у 1928 г. у Кобрынскім павеце за спісы Сельроба аддалі свае галасы больш за 60 % усіх выбарнікаў, у Драгічынскім — больш за 50 %, у Берасцейскім — больш за 30 %<sup>11</sup>. Беларускія ж уплывы ў той час фактычна абмяжоўваліся паўночнаю часткаю Палескага ваяводства — тэрыторыямі Косаўскага і Пружанскага паветаў. Урэшце, аднак, ход нацыятаўчых працэсаў на Захаднім Палессі прадвызначыла не канкурэнтнае змаганне двух нацыянальных рухаў, а геапалітычны падзеі сярэдзіны XX ст., калі па выніках Другой сусветнай вайны тэрыторыя былога Палескага ваяводства Польшчы ўвайшла ў склад СССР і была падзеленая паміж Беларускай ССР і Украінскай ССР, прытым падчас гэтага падзелу браліся пад увагу перадусім стратэгічныя і эканамічныя меркаванні.

Несупадзенне на Палессі палітычных, моўных і культурных межаў стварала і дасюль часам стварае нязручныя сітуацыі ў міжсуседскіх дачыненнях, не выклікаючы, праўда, надта вялікага рэзанансу па-за інтэлектуальнымі коламі, у якіх яны нараджаюцца. Бадай што адзіна дастаткова рэзананснаю з'яваю апошняга часу быў палескі аўтанамісцкі рух канца 80-х — пачатку 90-х гг. мінулага стагоддзя<sup>12</sup>. Аднак ён, ад пачатку заяўіўшы пра сябе як пра грамадска-культурніцкі рух, што ставіў за мету аўтаномнае нацыянальна-культурнае будаўніцтва, да сярэдзіны 1990-х гг. пераўтварыўся ў палітычную акцыю пад знакам «яцвяжскай ідэі», і гэтым сябе неўзабаве дыскрэдытаваў. Паводле трапнага азначэння Андрэя Дынька, «Палессе як паняцце культурнае аказалася пахаваным пад Яцвэzzю, паняццем палітычным, груба палітычным, няўдала палітычным, бяздарна палітычным, шарлатанскім»<sup>13</sup>.

Ці азначае гэта далейшую немагчымасць палескага дыскурсу па-за фалькларыстычнымі, лінгвістычнымі ды эканамічнымі катэгорыямі — цяжка сказаць. Сучасны чалавек Палесся ў новай рэчаіснасці прызывычаіўся да вызначэння сваёй «палескасці», пазбаўляючыся ад яе негатыўнага складніка і прыстасоўваючы яе пад свае ўласныя патрэбы, як і звычайна прыстасоўваў усё, што ўрывалася ў ягоны свет.

<sup>11</sup> Rzepesccy T. i K. Sejm i Senat 1928—1933. Poznań, 1928. S. 122.

<sup>12</sup> Падрабязны аналіз гэтай з'явы праведзены ў наступным артыкуле: Дынько А. Найноўшая гісторыя яцвягтаў // ARCHE Skaryna. 2000. № 6. С. 3—15.

<sup>13</sup> Дынько А. Найноўшая гісторыя яцвягтаў. С. 8.